

**ПРАГРАМА**  
**двухдзённага абласнога семінара**  
**«Метадыст і яго роля ва ўдасканаленні бібліятэчнай справы ў ЦБС»**  
**(для загадчыкаў аддзелаў бібліятэчнага маркетынгу гарадскіх і раённых бібліятэк)**

**Прымаюць удзел:** галоўны спецыяліст упраўлення культуры аблвыканкама  
Мартынава Г. У.,  
дырэктар ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна»  
Сёмкін А. І.,  
загадчыкі аддзелаў бібліятэчнага маркетынгу раённых і гарадскіх  
бібліятэк, супрацоўнікі ДУ «Віцебская абласная бібліятэка  
імя У. І. Леніна».

**Дата правядзення:** 28–29 верасня 2010 г.

**Месца правядзення:** **28 верасня 2010 г.**  
Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка  
г. Паставы, вул. Савецкая, д. 9  
**29 верасня 2010 г.**  
Глыбоцкая цэнтральная раённая бібліятэка сямейнага чытання,  
г. Глыбокае, пер. Энгельса, д.41а

**Пачатак работы:** 28 верасня ў 11.00

**І дзень**  
**28 верасня 2010 г.**

- 11.00 – 11.15 Адкрыццё семінара.  
*Мартынава Г. У.* - галоўны спецыяліст упраўлення культуры  
Віцебскага аблвыканкама;  
*Сёмкін А. І.* – дырэктар ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя  
У.І. Леніна».
- 11.15 – 11.30 Дасягненні і цяжкасці развіцця ўстаноў культуры Пастаўшчыны.  
*Булавінцава Н. М.* – начальнік аддзела культуры Пастаўскага  
райвыканкама
- 11.30 – 11.45 Асноўныя задачы і прыярытэтныя накірункі дзейнасці Пастаўскай  
сеткі публічных бібліятэк.  
*Касцень Л. Г.* - дырэктар Пастаўскай сеткі бібліятэк
- 11.45 – 12.00 Маркетынгавая дзейнасць як умова пашырэння магчымасцей  
бібліятэкі.  
*Бандарэнка І. Р.* - загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу  
Пастаўскай сеткі публічных бібліятэк
- 12.45 – 13.00 Кіраўніцкае кансультаванне як напрамак дзейнасці метадычных служб  
бібліятэк.

*Нявейкава В. М. – загадчык аддзела бібліятэказнаўства і навуковых даследаванняў ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна»*

- 13.00 – 14.00 Абед
- 14.00 – 16.00 Паспяховае метадычнае кіраўніцтва – паспяховая бібліятэчная дзейнасць: наведванне бібліятэк аграгарадкоў Пастаўскага раёна (Варапаеўскай гарпасялковай бібліятэкі, Варапаеўскай бібліятэкі-музея дзіцячай творчасці, Парыжскай сельскай бібліятэкі, Юнькаўскай сельскай бібліятэкі).
- 16.00 – 17.00 Экскурсія па Мосарскаму культурна-дэндралагічнаму комплексу.
- 17.00 – 18.00 Вячэра

**II дзень  
22 кастрычніка 2009 г.**

- 09.00 – 09.15 Функцыянаванне і развіццё культурнай палітыкі ў Глыбоцкім раёне.  
*Муравей Р. З. – начальнік аддзела культуры Глыбоцкага райвыканкама*
- 09.15 – 09.45 Знаёмства з Глыбоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкай сямейнага чытання.  
*Спасібёнак В. Ц. – дырэктар Глыбоцкай сеткі бібліятэк*
- 09.45 – 10.15 Метадычнае суправаджэнне дзейнасці публічных бібліятэк Глыбоцкага раёна.  
*Татарчук А. М. – загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу Глыбоцкай сеткі публічных бібліятэк*
- 10.15 – 10.30 Сацыялагічныя апытанні бібліятэкараў як інструмент удасканалення навукова-метадычнай дзейнасці бібліятэк.  
*Пугачова Н. А. – галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства і навуковых даследаванняў ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна»*
- 10.30 – 11.00 Круглы стол «Развіццё метадычнай службы бібліятэк у сучасных умовах»
- 11.00 – 11.30 Падвядзенне вынікаў семінара.  
*Мартынава Г. У. – галоўны спецыяліст упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама*
- 11.30 – 12.00 Кава-паўза
- 12.00 – 13.00 Наведванне Глыбоцкага гісторыка-краязнаўчага музея.